


Ба 5398

ПЯТРО ГЛЕБКА


# арка

так



# акіянам

Ба 5398



Ба 5398

ПЯТРО ГЛЕБКА

2-53



# АРКА НАД АКІЯНАМ

ПОЭМА

484  
19344

Инв. № 1933 г. 645398

ДЗЯРЖАУНАЕ ВЫДАВЕЦТВА БЕЛАРУСІ

Лім

МЕНСК

1932



Адзін быў высокі, як гора, худы,—  
адзнака, што зносіў і ліха і кепсты,—  
чарнявай чупрыны скудлачаны дым  
на брыль узвіваўся з-пад кепкі.

У постасі гэнай адчулі красу  
і сілу лясоў беларускіх:  
чало упрыгожыў адценнямі сум,  
а радасьць гуляла на вуснах.

У съмелых абрисах шырокіх бровей  
лягла назаўсёды ўпартасьць;  
суседзі казалі — „такі чалавек—  
нашчадак далёкае Спарты“.

Кагалам шукалі спартанскіх манер,  
у жылах—крыві каляровай,  
ды толькі дарэмна—ён быў інжынэр,  
Антон Аляксандраў Яновіч.

Другі незнаёмы—маленькі зусім,  
прычэсаны гладка да глянсу;  
на носе пэнснэ залатое насіў,  
наогул, выглядаваў франтам.

Зіялі лякеркі, як шкло, на нагах,  
зіхцеў пазлацанасьцю гальштук;  
быў ветліў з усімі, як толькі ільга,  
і асабліва з начальствам.

Калі запытае пра што інжынэр—  
лагодны адказ: „калі ласка!“  
і голаў нахіліць, як можна, ніжэй,  
да сэрца прыціснуўшы ляску.

Гукне вокамгненна старшому аўто,  
малодшага ўзяўшы пад руку,  
спытае пра жонку, пахваліць пальто,  
раскажа, што пішуць у друку.

Выконваў съціпла загады усе,  
да съмерці гатоў быў старацца.  
Ён быў інжынэру і блізкі сусед  
і першы намеснік у працы.

Чамусьці усё-ж ня любіў інжынэр  
ні мовы яго сакавітай,  
ні тонкіх, да прыкрасыці тонкіх манер,  
і толькі хваліў працевітасць.

Затое ў свойскім знаёмым кругу  
хвалілі яго бяз прычыны:

— Які ён прыветлівы, добры наш друг!..  
— Які далікатны Яцына!..

(Ласкавы чытач мой, Яцыну заўваж:  
ён будзе таксама героем,  
хочь можа да густу ня прыдзецца вам,  
разбурыць суладнасць настрою).

Сяляне аднолькава стрэлі гасцей,  
агледзелі, стрэўшы, уважна:

— Вось гэны—каторы апранен чысьцей,  
напэўна, начальнік больш важны.

Яновіч спытаў у іх:

— Дзе сельсавет?  
— А вось, калі трэба—пакажам.—  
І грузны, высокі, як дуб чалавек  
пайшоў з інжынэрамі разам.

Вярнуўшыся доўга рассказваў усім,  
як толькі ільга, гіронічна:

— Балота надумалі тут асушыць,  
а з торпу рабіць электрычнасьць.

Съмяяліся з выдумкі гэтай усе:

— Нічога ня будзе з работы...

— Няхай сабе трацяць дабро пакрысе,  
а нам вось—абы заработка.

{ і толькі адзін, маладзейшы за ўсіх,  
заўважыў вясёла і жвава:

— Зямлю можна гуртам перакруціць,—  
ня то што балота управіць.

## ІІ. ЯК МОЖНА АПЛЯНАВАЦЬ БАЛОТА

Хто ня бачыў палескіх паводак вясной,  
той ніколі прыгожай ня знаў панорамы:  
Чайкі, плаўна махаючы белым вяслом,  
не дасягнуць сыйсьціся ніяк з берагамі.

Берагі адыходзяць, паводка расьце,  
паляшук у съвяточным кужэльным адзеньні  
яшчэ ўранку чакае на высіту гасьцей,  
але толькі увечар, убачыць, сустрэне.

І прабудзе нямала на высьпе той госьць,  
як-бы дзе ў чужаземным, далёкім палоне,  
покуль хвалі ўцешаць няўтольную злосьць  
і павольна сыходзіць пачнуць з абалоны.

Як спрадвеку, таксама і ў гэту вясну  
паглядалі сяляне ў бязьмежнае мора:  
— Можа друга пазнаюць свайго па вяслу,  
можа з сынам каханым убачацца скора.

Але ціха вакол, і куды ты ні глянь—  
ні каханага сына, ні любага друга:  
балаты і вазёры—суздром акіян,  
адзінокаў чайка плыве валацугай...

Дваццаць пяць весъляроў апусьцілі вясло,  
ловяць пальцамі тоікі цень багавіння;  
яны зъмералі шыр непраходных балот,  
адплываюць павольна цяпер на спачынак.

І калі даплылі ўжо да цвёрдай зямлі,—  
люстравалася пушча ў празрыстасці хваляў  
і здалося, стаяць пад вадой караблі,  
што затоплены некалі ў часе навалы.

Гэты вобраз красы, як дабытак вякоў,  
кінуў кліч паўставаць на змаганье ізноўку.  
Схвалявалася бурна гарачая кроў  
і Яновіч падаў весъляром дыспаноўку:

— Покуль павадка йдзе, прасьціраючы шлях,  
трэба зъмераць глыбінь гэтых нетраў дзівосных,  
бо пасъля недаступнаю стане зямля,—  
налягайце мацней, мараходы, на вёслы.

Разыходзяцца кругі,  
замыкаюцца кругі,  
пышскі крохкія, як шкло,  
узълятаюць пад вяслом!

Устурбованыя хвалі  
чайку плаўна залюлялі,  
адыходзіць яна ў даль,  
замыкаецца вада.

А вясна узълёты песыціць:

— Заспявайце, хлопцы, песню,  
хай усплескамі ад слоў  
выгінаеца вясло.

Разыходзяцца кругі,  
замыкаюцца кругі...  
Падхапіў вясёлы хор  
стройны песенны акорд:

*Песня:*

Вышай, таварыш, вясло!  
Чайка імчыць да ясноты.  
Толькі зімой і вясной  
нас ня пужае балота:  
павадкі сіній шляхі  
не беражэ перашкода;  
белай раўніны сінягі  
также вядуць да ясноты.

Лета і восені дні  
нас падняволяць стыхіі.  
Гэй-жа наперад, чаўны,  
коні мае залатыя!

Вышай, таварыш, вясло!  
Чайка імчыць да ясноты.  
Толькі зімой і вясной  
мы непакорны балоту!

---

### III. ЗГАДКА ПРА ЗАУТРАЕ

Які заблытаны хаос,  
а мо' гіронія прыроды:  
налева скрэзь, вазёры скрэзь  
і непраходныя балоты.

На ўсход-жа сонца ад балот  
пяскі рассыпчата жаўцеюць;  
працята смагай навылёт  
зямлі спустошанае цела.

Узгоркі зганьблі уздым,  
prasъцерлі гладкія далоні  
і чарадою да вады  
зьбягаюць чорныя адхони.

Уткнуўшы ніzkія ілбы  
у камяністы цвёрды бераг,  
спадаюць стромаю, як-бы  
свае раты на воду шчэраць.

Як толькі-ж хваля набяжыць—  
ваду ракную смокчуць смагла:  
ніяк ня могуць атушыць  
сваёй няўтольнай вечнай смагі.

У гэты край—пустэльны сад  
вітаць вясновыя заранкі,  
свае проекты расказаць  
хадзіў Яновіч на гулянку.

На стромкім беразе ракі  
стаяў ён доўга у задуме;  
шумелі крыльлем ветракі,  
як неўтаймованыя думы.

Тут і лятункі расьцьвілі  
мігценънем пышным каляровым  
пра лёс натруджанай зямлі...  
Але раскажа лепш Яновіч.

**Яновіч:**

Краіна вечная туманаў,  
лясоў шумлівых і лазы,  
яшчэ ня скончаны паўстаньні—  
ты чуеш, клічуць галасы!

У вёску горад шле сыгналы:  
пара ісьці ў апошні бой,  
паўстаць узыюшанай навалай  
супроць звычайнасці старой.

Ў адказ на шчырае вітанье  
запульсавала бурна кроў;  
ідуць на новае змаганье  
сыны учорашніх рабоў.

У першых шэрагах армейцаў—  
гідраўлікі жыцьцёвых хваль,  
каб бяз крыві людзкай і съмерці  
навукай съвет пабудаваць.

Я чую, любая краіна,  
я чую гэную хаду:  
цяжкія крокі індустрый  
да перамогі нас вядуць.

Наперакор ліхой стыхії,  
на гэтай згруджанай жарсьцьве,  
узьняўшы вежы залатыя,  
прыгожы горад расьцьвіце.

Узъляжа ён красой чыгуңнай  
на плечы згорбленыя гор  
і прабягуць тунэлі вуліц,  
умітусь выснуюць узор.

Уранку высьцелецца густа  
ад новых фабрык чорны дым,  
і расьцьвітуць заместа пушчы  
зялёнакосыя сады.

Я веру ў гэтыя лятункі,  
загоцім долі нашай гаць...  
Імкнецца вораг злосны тунна,  
бо мы ня станем удыгаць.

Ад наканованае заспы  
тварцы ўздымаюцца на кліч.  
Я першы высыплю тут наспу—  
хаос у стройнасьці злучыць.

Замкнём развой навал у шлюзы  
і ажыве электрастан...  
Ён будзе сымболем саюзу  
твардоў—рабочых і сялян.

#### IV. ПРАЦА ПАЧАЛАСЯ ВОКАМГНЕННА

Начавалі зоры на узълесьсі,  
устурбованых насьнілі сноў:  
пад нагамі нечымі у лесе  
чулі ў ночы шэлест верасоў.

Даняла трывога галасамі  
задумённасьць вечную зарніц:  
— Можа хочуць людзі над лясамі  
запаліць уласныя агні?!

Неспакойна досьвітку чакалі,  
каб даведацца якіх прычын,  
але сон закрыў павекі шалем  
і пашлі зарніцы на спачын.

Прыпыніўся месяц на адкосах  
і ablічам, нават, пацямнеў:  
прыглядаўся доўга на дзівосы,  
ды ня мог нічога зразумець.

Выдавалася, што белы мешаст  
не пяскох пажоўклых пабялеў;  
нязълічоныя мільёны мешак  
аж кішаць у скошанай траве.

— От наладзілі ж паганы вэрлах,  
зьнепакоілі высокі мой пасад,—  
пасьмяяўся месяц ціхі зьверху  
і пайшоў паволі у свой сад.

Толькі сонца вывела тайну,  
на пустечу глянуўши здалёк:  
на пляцы электрастану  
будаваўся новы гарадок.

Узрасьлі будынкі вокамгненна  
(разьвінуўся утрапёны лёс),  
быццам волат, съціснуўши у жменю,  
іх сюды аднекуль перанёс.

На пяскох здратованых сълядамі,  
як узгоркі, высяцца шатры...  
Воблік створанай зямлі вякамі  
рух людзкі за ноч ператварыў.

І мільёны грабараў і цесьляў  
на работу сталі ад цямна:

— Трэба воту дадзеную зьдзейсьніць,  
трэба край да радасьці узьняць!

Загудзелі нетры і алёсы,  
зашумелі пушчы і лясы...

Там ня трэ' прынуклівых упросаў,  
дзе так шмат і щасьця і красы!

Кліча сэрца сэрцы на дагонкі,  
каб хутчэй дапяць за рубікон,  
адлікаеца на іх гамонку  
маладая кроў будаўнікоў.

*Грабары:*

Цьвёрдай, працоўнай рукой  
рэжам глыбока каналы:  
хай адплывае з вадой  
доля ашчадная—скнара.

Будзем мы лепшай глядзець,  
будзем тварыць яе дбайна;  
працу цижкую людзей  
хутка падменяць камбайны,

*Муляры:*

Выведзэм выш камяніц  
вышай ад самых узълётаў.  
Будуць гудкамі званіць  
фабрыкі нашы, заводы...

Як падарунак вясьне,  
без макулінкі завады.  
будзе цвятліва ясьнечка  
намі здабытая радасьць!

*Рабочыя чыгункі:*

Праз балаты, лазнякі  
высьцелем крохкія рэйкі,  
будуць іграць цягнікі  
на галасістых жалейках.

Лёгкай хадою экспрэс  
будзе прыходзіць у госьці...  
Згіне і выцьвіце спрэс  
жальба з вачэй маладосьці.

*Усе:*

Долі прыгожай зару  
мы прывітаема заутра.  
Не навярэджвае рук  
радаснай працы упартасьць.

Творцы даюць пачуцьцё  
новаму стылю ў сучасьці.  
Мы пердаможам усё  
для чалавечага шчасьця.

Будзем дняваць, начаваць,  
а не пакінем работы:  
строгі зарок—будаваць,  
новыя съвету ясноты!

---

1934/6 Ичв. 1883 г. 545398.

18200

V. ПЕРШЫЯ ВЕСЬНІКІ НЕПАРАДКУ

На ўзгорку кантора  
і поруч-жа склад;  
са складу ў кантору  
нясуць даклад.

Вытворцаў нарада—  
рабочы кантроль  
паслаў дэлегатаў  
у ліку трох.

Крутыя усходы,  
на трэці паверх  
усходзяць, сыходзяць  
тс ўніз, то уверх.

Здаеща, гайдаяць  
арэлі натоўп:  
увыш узълятаюць,  
зълятаюць на дол.

Кантору для справы  
разьбілі на дэзве;  
налева, направа  
натоўп ідзе.



Рабочая проста:  
— Няхай разъярэ  
учынкі прахвоста  
сам інжынер.

У чуласьці крохкай  
званок празьвінеў,  
некалькі кроакаў  
і—габінет.

Дубовыя дзъверы,  
стрывожаны скрып...  
І вось к інжынеру  
ўвайшлі грабары.

*Першы рабочы:*  
Мы проста са складу  
сюды ў габінет...

*Другі рабочы:*  
Прышлі вось з дакладам  
да вас, інжынер...

*Трэці рабочы:*  
Мы хочам, каб новы  
парадак стварыць...

*Яновіч:*  
Я слухаць гатовы—  
сядайце, сябры!

*Першы рабочы:*

Адна толькі днёўка  
і вораг налёг:  
прапалі рыдлёўкі  
і сорак шуфлёў.

*Другі рабочы:*

Прасілі адразу  
на склад загадаць...  
Яцына адказу  
дагэтуль ня даў.

*Трэці рабочы:*

Цяпер без начынья  
гуляе арцель...  
Такога злачынства  
ніхто не цярпеў!

*Яновіч:*

На сорак адсоткаў  
вінуйце ня нас:  
на ўсё трэба сродкі  
таксама і час.

*Першы рабочы:*

Мінуў цэлы тыдзень —  
чарпалкі няма...  
Калі-ж яна прыдзе?  
Як будзе зіма?!

*Другі рабочы:*

Няма чаго болей  
марнець і чакаць:  
падайце нам новы  
на працу чарпак.

*Трэці рабочы:*

Ня зробім за лета  
інакш магістралі,  
даўно мы пра гэта  
Яцыну казалі.

— Казалі?—сур'ёзна  
зъдзівіўся Яновіч,  
нахмурыўшы грозна  
широкія бровы.

*Яновіч:*

Мы будзем старацца  
як толькі ільга,  
і стане на працу  
праз тыдзень чарпак.

Мы зиойдзем прычынных  
у гэтай віне...  
Паклічце Яцыну  
ка мне ў габінэт.

---

## VI. НОВЫ ПРОЕКТ

Як толькі людзі за парог,  
не зачыніліся і дзъверы,—  
ізноўку чорнае пяро  
гафтуе белую паперу.

Адна ўжо лінія лягла,  
абрысаваўшы стройны сэктар,  
а колькі іх каля стала  
чаргі чакае да проекту.

І кемным вокам інжынэр  
іх у конструкцыі плянуе:  
то адкідае, то бярэ,  
адну мяняе на другую.

Мінулі думы дзенны шум,  
у творчым выраі лунаюць,—  
трывога чулую душу  
нагімі пальцамі кранае.

І скруха смутная гняце  
што раз глыбей, вастрэй і горай:  
— Ты кінуў творчай працы дзень,  
заняўся вышукам тэорый!

*Яновіч:*

Які скандал!.. Якая жудзь!..  
У чым маёй віны прычына?  
Няўжо за ўзълёты дзейных дум  
мяне вінуюць у злачыне?  
Я толькі радасьці хацеў,  
увесь аддаўся парываньням...  
Мой дух высока узъляцеў  
у творчых домыслах, шуканьях...  
Перада мной жывы проект  
лятункі ўзвіхраныя чэрцяць;  
як той удумлівы поэт,  
ствараю пляны кроўю сэрца.  
Калі-ж да творчасьці туга  
проект істотаю атуліць—  
вясёлкі новае дуга  
краймі стане на паўкулях,  
Цераз шумлівы акіян  
узнімем створчатую арку;  
сусьвет рабочых і сялян  
зьнітуе лёт часіны шпаркай.  
Без грамадзянскае вайны  
адвечныя развязкам спрэчкі:  
зямлі вялікае сыны  
па братняму павінны стрэцца.  
Па электрычных правадох,  
як віхар, хуткія, трамваі  
хадзіцьмуць бегма над вадой,  
імклівым лётам сваім вабіць.

Над аркай пройдуць цягнікі,  
лад аркай пройдуць паходы...  
І скрэзъ агні... суздром—агні,  
як сонца новага усходу.

Высокай аркі вышыня,  
прасьцяг узроцысты, бяскрайні,  
вады марское глыбіня—  
раскрыюць людзям свае тайны.

Над акіянам медны звон  
давацьме грозныя сыгналы;  
пакорыць наш, людзкі, закон  
шалёна-морскія навалы.

Вясёлы дзень і злую ноч  
стаяцьме арка на дазоры,  
як сымбаль наших перамог,  
як сымбаль радасьці бяз гора.

Няўжо-ж за гэны вынік дум  
мяне вінуюць у злачыне?!  
Які скандал!.. Якая жудзь!..  
Няхай ідзе хутчэй Яцына!..

---

## VII. ГУТАРКА ЯНОВІЧА З ЯЦЫНАМ

Яцына выгладзіў свой чуб,  
наваксаваў свае лякеркі  
і усьміхнуўся краем губ,  
самога ўбачыўши ў люстэрку.

Відаць, што выгляд і убор  
здравліў густы кавалера:  
ён вышаў горда ў калідор,  
накіраваўся к інжынэру.

Хадой, якой ідуць у съне,  
якою ходзяць падхалімы,  
ён увашоў у габінет,  
нат' і ня піснуўши дэзвярыма.

Лагодны кінуўши пагляд,  
застыў у паслухмяным стане...  
Ну, хлопец—чысты мармаляд,  
здаецца, зараз і растане.

Пяшчотным голасам вынег,  
зацяўши дух варожы туга:  
— Вы, здэцца, клікалі мяне,—  
я ўвесь гатовы на паслугі!

*Яновіч:*

Ага!.. Яцына?.. Добры дзены!  
Сядайце тут вось, калі ласка...  
Ну, як-жа праца ў нас ідзе?..  
Нідзе ніякае апаскі?

*Яцына:*

Ды што вы? Як-жа можна так?!  
Нашто-ж памочнік інжынэрү,  
нашто-ж дзесяцкіх цэлы штат,  
рахункаводаў і кур'ераў?!

*Яновіч:*

Вось гэны ваш хвалёны штат  
мяне найболей непакоіць...  
Вы не заходзілі на склад?—  
Там штось няладнае такое.

*Яцына:*

Антон Ляксандрыч!.. Божа мой!..  
Хто мог няпрауды напрарочыць?  
Магу клясьціся галавой,  
што гэта нехта ад рабочых...

*Яновіч:*

Ня съмейце, нават, гаварыць,  
пакіньце вашыя дабары:  
адны прышлі жыцьцё тварыць,—  
другія хочуць разбазарыць.

І вось сягоднікя уначы  
на складзе зроблена пакраужа...  
Каму даручаны ключы?!

Каму даверана паклажа?!

Ніяк ня можна ўявіць,  
што ня было удзелу штату...

Яцына:

Антон 'Ляксандрыч'..

Яновіч:

Кіньце вы!..

Як найхутчэй дазнаць растрату!

Яцына:

Я заўтра-ж дам на ўсё адказ,  
ужо у гэтым—будзьце пэўны,  
мне няпрыемна толькі вас  
трывожыць дробязьзю надзеннай.

Яновіч:

Я так-жа верны будаўнік...  
Гараць агнём мае пачуцьці—  
ці-ж далі права нашы дні  
ад усяго мне адкаснуцца?

Яцына:

А геніяльны ваш проект,  
хіба ня тое-ж будаванье?..  
Ці хутка ён убачыць съвет?—  
Я даў-бы колькі меркаваньяў  
Наконт таго, каб збыць...

*Яновіч:*

Даўно

жыву лятункамі будовы  
і вось сягонячы адно  
закончыў першую палову.

*Яцына:*

Вітаю вас! Прыемна чуць...

*Яновіч:*

Я вельмі дзякую за шчырасць!

*Яцына:*

У вольны час я ўсё-ж хачу  
пагаварыць 'шчэ болей шчыра.  
І мо' тады, як з цесьцем зяць,  
наладзім мы шыкарны гандаль...

*Яновіч:*

Пра што вы хочаце сказаць,  
у чым аснова пропаганды?

*Яцына:*

Я раскажу ў вольны час,  
пакуль—дазвольце развязітца,  
прашу за ўсё мне прабачаць,  
да пабачэння зноў!..

*Яновіч:*

Бывайце!..

### VIII. ВОРАГ ІЗНОЙ НЕПАКОІЦЬ

Расьцьвітала вясна, красавалі лясы  
у вянкох зеляніны купчастай;  
на прасторах вясны пад шатрамі красы  
гадавалася доля і щасьце.

Ад відна·да відна, ад цямна·да цямна,  
не змаўкала у нетрах работа;  
роўным рымам хады уздыхала зямля  
і шумелі лясы і балоты.

А калі раніцой на палетку у рад  
стала першая трактарколёна—  
на спаборніцтва кліч ад рабочых брыгад  
пакаціўся на поле адхонам.

І мацней і шпарчэй бунтавалася кроў,  
сэрцы біліся ўзгодненым тактам;  
нясупынна ішла валка цёмных дуброў,  
каб да радасьці вымасьціца тракты.

А як вечар настаў, дагарэў і ачах—  
разышлася нядобрая дзейка  
і на дзесяць гадзін сакратар назначаў  
пасяджэнье партыйнай ячэйкі.

Лёгкім крокам вясны надыходзіла ноч,  
ахіала крылом незнаёмым;  
цені гонкія дрэў шалясьцелі ля ног,  
спавівалі нэрвовай утомай.

Даўкі водар красы з багуністых амшар  
напаіў утаймованым шалам,  
і замоўклі лясы і палеткаў абшар  
і работа на ноч замаўкала.

Толькі ў клюбе расьлі ўсё мацней галасы,  
разгараліся шумныя спрэчкі:  
цяжка гневу агні у грудзёх пагасіць  
так, як гаснуць пад ветрамі съвечкі.

Але дзень ужо зноў у вакно бразгатаў,  
заклікаў да імклівасці новай  
і патухлі агні, слова ўзяў сакратар  
для заключнай высноўнай прамовы.

*Сакратар ячэйкі:*

Дарагія таварышы!.. Струджаны лёс  
нас паклікаў усіх на вялікую працу.  
Мы кляліся краіны узмоцніць узрост,  
дык і будзем нязменна яго дабівацца.

Але вораг ня ўрымсьціца покуль жывы,  
не пакіне да съмерці рабіць перашкоды...

Досыць прыкладаў чулі сягонячы вы  
пра завадную дзейнасць у нас на работах.

Хтосьці часта у змроку наведвае склад,  
хтосьці ўночы блукае, як здань, ля машыны...  
Я спачатку казаў, як рабіў свой даклад,  
што ня съпіцца найбольш інжынэру Яцыну.

Ці ня ў гэтым зацяжным бяssonьні віна  
і прычына гулянак трывожна-нясьмельых...  
Каб галоўныя часткі ў машине адняць,  
трэба мець і навуку, і спрыт, і умеласць.

Акрамя машиніста дагэтуль ніхто  
незнаёмы з дэталямі новай машины,—  
вось чаму навальніцай кляновых лістоў  
падазронасць апала над іменем Яцыны.

Пазладзейску ён жавы, на ўсё дабіўны:  
адначасна на любасць і воражасць здатны.  
Як-жа дзейнасьць яго назаўсёды спыніць,  
як-жа першую спробу зрабіць і астатнія?!

Мы паклічам грамадзкасць, як грозных ваяк,  
на вялікую бойку пачуцьцяў—на мітынг:  
дзе узгоднена сэрцы пульсуюць у такт,  
там дазнаем фальшивыя пульсы у рytмах.

Станем зорка і пільна за працай сачыць,  
загартуем цвярдзей у змаганьні упартасць;  
не даверым Яцыну ад складу ключы,  
ля машины паставім надзейную варту.

А калі атрымаем навочны даказ,—  
гней працоўных узвіхрыць маланкамі буру,  
хай ня жджэ тады літасці вораг ад нас:  
дасць праудзізовую кару яму дыктатура.

## ІХ. ПРАЗ НЕКАЛЬКІ ДЗЕН

Мінула ноч, а дзень на зъмену  
выходзіў рупнаю хадой  
і праца съціплая нязьменна  
ішла балотамі уздоўж.

Яна съяды свае паклала:  
праз багну, гліну і пяскі  
прайшлі глыбокія каналы  
ад цёмнай пушчы да ракі.

Істужкі рэек залацістых  
віліся стройна аж да гор;  
высока зложены у съцірты,  
пятрэў на сонцы чорны торп.

Ад рыштаванья ў тонкіх съпіцы  
спляліся, быццам дзіўны ценъ:  
высокай гордай камяніцы  
стаялі стромы грузных съцен.

На съценах накрыж сталі кроквы,  
як верны доказ без заган,  
што праца йдзе напружным крокам,  
расьце штодзень электрастан.

Узрост кагосьці зънепакоў,  
наклікаў хтосьці перашкод:  
дазнаць варожыя настроі  
прышлі рабочыя на сход.

І грозны гоман дыша гневам:  
— Дакончыць ворага пары!..  
— Мы гэту сволач кормім хлебам,  
а трэба съмерцю пакараць!

*Галасы:*

Паклікаць зараз інжынэра—  
няхай адказ рабочым дасьць,  
якія ўжыты былі меры,  
каб не псавалі нашу снасьць?!

*Рабочы:*

Чакай адказу!

*Другі рабочы:*

Сам Яцына  
прыймаў, напэўна, тут удзел...

*Трэці рабочы:*

Ня мы-ж вялі разбор машины,  
а нехта з вучаных людзей.

*Грамада:*

У гэнай шкодзе—іх аснова!  
Давай на шыбеніцу ўсіх!

*Галасы;*

Цішэй!..

...Яновіч просіць слова...

*Грамада:*

Няхай адкажа, д'яблаў сын!..

*Галасы:*

...Спыненце гоман!..

...Хай гаворыць!

...Пакіньце гутаркі...

...Цішэй!..

У вочы сыплюцца дакорам  
агні разъяраных вачэй.

Але Яновіч вышаў съмела  
і на трывуне скамянеў...

Узмах рукі нэрвова-белай  
і стала ціха, як у съне.

*Яновіч:*

Мне горна за вашыя слова:  
ці-ж я адшчапенец які!?

Вы знаеце ўсе, што Яновіч  
таксама з працоўнай сям'і.

За кожнае каліва шчасьця,  
здабытае вашай рукой,  
гатоў я загінуць, прапасьці,  
як верны сучаснасцівой...

*Галасы:*

...Ён праўду гаворыць...

...Дарэмна

спагналі зъярыну злосць...

...Ён з нашай дарогі ня зъверне...

...Ён з намі, як сябар і госьць...

*Яновіч:*

За што-ж вінаваціце ў здрадзе?!

Вялікая наша віна,  
што мы ў згуртаваным супадзьдзі  
ня ўмеем злачынцаў дазнаць.

Дазнаем затое у працы,  
хто крывіць парадак і лад...  
Дык будзем-жа дружна старацца!  
Я выдам Яцыну загад...

*Галасы:*

...Яцына найбольшы злачынца...  
...Ці ж ён тут удзелу ня браў...  
...Вядома даўно, што Яцыну  
ня школа працоўных дабра...

*Яновіч:*

Зусім беспадстаўныя весьці:  
Яцына мой блізкі зямляк,  
у працы штодзеннай, сумеснай...

*Голос:*

Складалі па шкодніцтву плян?!

*Другі голос:*

Відаць, пад апеку ня дарам  
бярэ выхаванца свайго!

*Грамада:*

Даволі нам слухаць дабары—  
мінуўся семнаццаты год!

*Яновіч:*

Таварыши, любыя!..

*Грамада:*

Годзе!

*Яновіч:*

Дазвольце!..

*Галасы:*

...Ня трэба!..

...Кажы!..

...Пакінь свае песні заводзіць...

...Вы разам гайстрылі нажы...

*Сакратар ячэйкі:*

Спыніце, таварыши, лямант,

Суцішце узбураны гнеў:

Яновіч імя не запляміў,

а толькі змагацца ня ўмеў.

Навукай імкненца ён тунна

клясавы бой сутрымаць.

Вядома, такія лятункі—

адно пазалота ярма.

І практику гэтых тэорый

Яновічу трэба пазбыць,

бо шчасьце працоўныя створаць

толькі ў агні барацьбы.

Мы такжа зрабілі памылку:

Яцына аблытаў, як мог:

у вочы дарыў нас ухмылкай,

а зачы навострываў нож.

Конкрэтных няма яшчэ даных,  
замежны-ж падхоплены ліст,  
па зьместу зусім беззаганы,  
гаворыць пра сувязь з былым.

Высновай згаворак інтymных  
таксама ільга дакараць:  
калі і ня быў ён актыўным,  
то ўсё-ж, як відаць, патураў.

— Яновічу зараз-жа трэба  
расесьледаваць гэта, дазнаць,  
каб дольнікаў справы ганебнай  
сурова маглі пакараць.

Па каліву, дробнаму зерню  
праверым работу і дні!..  
Таварыши, правільна?!

*Грамада:*

Верна!!!  
На ворага усе як адзін!

*Яновіч:*

Што чую?.. Якія навіны!  
Чаго-ж на каго наракаць?  
Чакаў я ўсяго ад Яцыны,  
а зрады ніяк не чакаў.

*Галасы (цішком):*

Яновіч зъбянтэжаны...  
Шкода—суладнасьць разбурылі дум... .

*Яновіч:*

Адкіньце наводшыб пяшчоты,  
Гартуйгэ сурова свой дух!  
Знайду яшчэ сілы ударнай  
скрышыць перашкоды жыцьцём.

*Грамада:*

Вітаем тваю мы упартасьць  
і самі на помач ідзём.

---

## X. ЯЦЫНА, ЯКІ ЁН ЁСЬЦЬ

Нахмурыўшы да болю грозна бровы,  
і затаіўшы гнеў у сэрцы шчыльна  
хадой знэрвованай прайшоў Яновіч  
у габінэт спакойнага Яцыны.

Агні вачэй зацеплі варожасць:  
прызнаў адзін другога супаратам,  
але Яцына ветліва як можна  
яшчэ надзея ня страціў.

Далікатна падаўшы мяккае патрону крэсла,—  
зашчабятаў з трывогай захаванай:  
— А можа тут нявыгадна і цесна,  
тады прашу—сядайце на дыване!

*Яновіч:*

— Пакіньце вы дакучныя забегі,  
цярпеў я досыць ваша падхалімства:  
умееце на задніх лапках бегаць,  
але сягоныя гэта будзе лішнім.

*Яцына:*

Прашу, колега, толькі без абразы!..

*Яновіч:*

Калі вы нажылі натуру лёрда?—  
Мне помніцца спачатку бязуразна  
цирпелі вы у нашай мове цьвёрдасьць.

*Яцына:*

На ўсё свой час і час за нас парука:  
Вы прымеце маю таксама веру...

*Яновіч:*

Гуляць у хованкі з дарослыミ—дакука:  
сьмялей разгортвайце свае паперы!

*Яцына:*

Даўно хацеў вас выклікаць на шчырасьць,  
але трывога замыкала вусны—  
ці не пара нам вылецець у вырай  
куды-нібудзь за межы—з Беларусі?

*Яновіч:*

Ах, вось!.. Я вашы пляны разумею,,,

*Яцына:*

Магу пераказаць і растлумачыць.

*Яновіч:*

Якую-ж мэту ваша праца мела  
і ваш удзел адданы і гарачы?

*Яцына:*

Чакаў я ўсё дагэтуль перамены:  
душу і сэрца ўкладваў у руіны,  
каб з іх стварыць навекі неадменны  
парадак—лад загубленай краіны.

Каб іак, як робіцца ў сям'і паліпаў,  
усё, што зрушана і зрабавана,  
і зноўку аднавіць у працы съціплай  
і здаць таму, ў каго яно забрана.

Я жыў адзінай думай і надзеяй,  
што дасягненныі вашы мы падлічым,  
што ажывуць, разгорнуцца падзеі...  
І вось насіў я маску на абліччы.

**Яновіч:**

Але цяпер... — А што цяпер такое?

**Яцына:**

Надзеі гаснуць, думы аблітаюць  
і кожны крок наперад—непакоіць...

**Яновіч:**

Скажы, чаго табе не далягае?

**Яцына:**

Не захапляўся я ідэямі братэрства:  
задачы кожнаму напісаны ад роду:  
адным прызначаны пакуты й кепсты, —  
другім і хлеб, і слава ад народу.

Скажэце мне, дык па якому праву  
павінен здаць ня толькі прывілеі,  
а й гонар мой, маю пашану, славу,  
скажэце мне, бо я не разумею!

Я не хачу быць лёкаем беспраўным  
натоўпу нейкага, дзе „мне—нічога“;  
а „нам—усё“!..

*Яновіч:*

Гаворыш вельмі **слаўна!**..  
Якую-ж выбраў ты сабе дарогу?

*Яцына:*

Я... вырашыў... пакуль хапае сілы,  
змагацца з ворагам... з пролетар'ятам!..  
Я з вамі гавару, Яновіч, шчыра,  
ня думайце што гэта сон вар'ята.

*Яновіч:*

Арыштаваць вас трэба за варожасьць!

*Яцына:*

А хто варожасьць гэную пасьведчыць?  
Трымаўся я дагэтуль асьцярожна  
і ваш данос палічаць недарэчным.

*Яновіч:*

Я сёньня-ж вызвалю цябе ад працы...

*Яцына:*

Ня вы паставілі—спытайце ў трэсьце.

*Яновіч:*

Якая подласьць другам прыкідацца...

*Яцына:*

Пакінем сварку гэную урэшце:  
павінны мы прыйсьці да нейкай згоды.  
Паслухайце, Яновіч, раз уважна:  
у вас над аркай скончана работа,  
а гэта мне—і вам ня меней—важна.

Што зробяць тут з такім выдатным творам?—,  
Вас абсьмяюць на урачыстых кпінах:  
Вам сто прамоў вітальных нагавораць,  
а плян усё-ж ня зъдзейсьненым загіне.

Як другу, даць хачу дзьве прапановы:  
адна—пакіньце ўсё, мы пойдзем разам  
туды, дзе грунт культур, дзе іх аснова,  
там знайдзеце свой лёс, сваю украсу.

Там зразумеюць вас і вашу здольнасць,  
там мы ня будзем лёкаямі толькі,  
а кожны з нас, як правамоцны дольнік,  
належную адрэжа шчасця столку.

— Ну, як вы мысьліце?

*Яновіч:*

— Кажэце казкі!..  
Ня маю сілы пащапаць вам голаў,  
парэзаць скuru белую на паскі  
за мой народ, што там галодны й голы—  
Я ведаю той лёс і перагасу.

*Яцына:*

Тады падам другую прапанову,  
калі ня хочаце за межы разам...  
Прадайце мне проект і плян будовы.  
Мы узвядом над акіянам арку,  
а тут яна загіне вечнай марай...

*Яновіч:*

Ня съмейце гаварыць! Ад сілы харкну  
і заплюю глянцовую хару.

*Яцына:*

Падобна, што вярнуўся ты з хаўтураў,  
таму і ня крыўдую за абразу...  
Твой быў дэвіз жыцьця—тварыць культуру,  
зусім ня важна для якое клясы.

Цяпер з табой ладу знайсьці ня можна:  
жабрак зусім, а раскідаеш гроши;  
ты будзеш каяцца, ды будзе позна:  
яшчэ паглядзім, хто з нас пераможа.

*Яновіч:*

А пераможа той, каго мільёны,  
чый пульс крыві ў адзіным б'еца рытме!  
Сарваўся з месца, быццам утрапёны  
і выбег, бразнуўшы на ўзмах дзьярыма.

*Яцына:*

Антон, 'Ляксандрыч!.. Слухайце!.. Яновіч!..  
Загаласілі дзверы ў калідоры,  
забразгаталі пошчакам дубовым  
і загайсала рэха па канторы.

---

## XI. ЯНОВІЧ ДОМА

Съцелецца пыл над сялом,  
быццам-бы цёмны туман;  
вечер цалуе крылом  
белыя грудзі хмар.

Сонца на заходзе глянь—  
косы павіслі удоўж;  
засхаю вее зямля—  
будзе, напэўна, дождж.

Вось ад таго грабары  
жвава шпурляюць глей,  
рупяцца больш муляры,  
кельні зьвіняць званчэй.

Толькі Яновіч адзін  
кінуў рабочы свой дзень:  
смутак душу астудзіў—  
дзе-ж яго шпурыць, дзеець?

Можа ў вір утапіць—  
горкаю стане вада;  
кінуць на съцежку у пыл—  
дык узрасьце бяда.

Як-жа куды яго дзець,  
каб не знайшоў а-ніхто?—  
Сумны Яновіч ідзе,  
вочы съвідруюць дол.

Вось і драўляны ўжо дом,—  
стройны, высокі фасад...  
Тroe дзяцей пад акном  
садзяць маленькі сад.

Крокі пачуўши, бягуць  
радасцьца сваю рассказаць,  
съмех асыпаецца з губ,  
быццам з травы раса.

Съціснулі колам жывым,  
ярка зьвіняць галасы:  
— Ну, адгадай-жа, аб чым  
будзем цябе прасіць!

Яновіч утомна садзіцца на ганку,  
каб выслушаць просьбы, каб гора суняць:  
— Купі мне, татуля, маленькую ляльку!..  
— Купі мне, саколік, жывога каня!..  
— А мне, мой харошы, кулі лепей трактар—  
люблю я прасторы бяскрайнія ніў:  
як стану вялікім, каханы мой татка,  
пайду ё запішуся тады ў колектыв.

Разъвеялі дзеці утому і смутак,  
гаворкай ласкавай да працы завуць;  
ізноў утрапёныя кружацца думы,  
шчапаюць, нітуюць ізноў галаву:

— У імя наступных нашчадкаў комуны,  
ня съмей адступіць а-ні кроку назад:  
ты чуў і ў гаворках рабочых чыгункі  
і ў просьбах дзіцячых—няўхільны загад!

**Яновіч:**

На вір цёмнасіні ідзі, мая жальба,  
гартуйся ў змаганьні, зъянтэжаны дух!..  
Куплю, мае дзеци, і трактар і ляльку,  
бяжэце гуляйце... я ў хату пайду.

Зацьвіў і адцьвіў над балотамі вечар  
і нач падышла па халоднай зямлі,  
Яновіч, ссутуліўши вузкія плечы,  
канчае кароткі і экстраны ліст:

„Варожасць Яцыны, амаль што, дазнана,  
чакаю загаду што далей рабіць.  
Наконт выкананьня намечаных плянаў—  
дваістай гаворкі ня можа і быць“.

Рашуча пастаўлена цвёрдая крапка,  
як быццам хістаньняў—зусім ня было...  
Схілецца голаў ніжэй на ўзлакотках  
і сон ахінае маўклівым крылом.

## XII. ЗМОВА

Ня съпіцца Яцыну, утульны пакой  
трывогі ніяк не разгоніць,  
а вецер шуміць і шуміць над ракой  
і хмары за хмарамі гоніць.

Яны аблажылі увесь небакрай,  
далёка ў засьціле чорнай,  
жывыя маланкі намітусь гарашь  
і коцяцца рокаты грому.

*Яцына:*

Якая нэрвовая вострая дрож!..  
Чаго там баяцца што будзе?—  
Ў цяжкую хвіліну навостраны нож  
разрэжа наблытаны вузел.

Няма ў забойстве злачыства ніяк—  
адкрыта гуляюць дзьве масьці,  
калі перамогу дастану ня я,  
дык значыцца, ворагу щасьце.

Чаму гэта толькі дагэтуль няма  
супольнікаў верных і чынных?  
Хутчэй-бы разъвеяць загадкі туман  
і вырашыць: жыць ці загінуць?

Старожка Яцына глядзіць у акно,  
заходзіца сэрца ў трывозе:  
навакала хмурая, чорная нач,  
нікога нідзе на дарозе.

Ізноўку руплівай, пасьпешшай хадою  
Яцына знэрвована крочыць  
і доўгія цені растуць аж пад столь,  
а з імі—іх зубы і вочы.

Здаецца імкнуцца за шыю абняць,  
засінуць у клямарах костак...

Яцына:

Няўжо ў гэтым вобразе—сіла мая?—  
Такая агідная постаць!

Каб здань адкаснулася—песьню вядзе,  
і бровы нахмурыўши строга,  
ізноў да вакна устурбованы йдзе,  
упарта глядзіць на дарогу.

Ні цені у чорнай смуже ня відно,  
маўкліва у цемені крохкай,  
апоўначы толькі пад ніzkім акном  
пачуліся ціхія крокі.

Яцына нячутна падбег да вакна,  
заморгалі радасна вейкі;  
широкую раму верх прыладняў,  
паклікаў цішком чалавека.

— Пralазьце!.. Цішэй толькі..

*Незнаёмы (праздячы):*

Хоць заскандалъ,  
Ніхто не пачуе, ня убачыць...

*Яцына:*

Чаму гэтак позна зъявіліся, Фальц,  
насьцігла якая няўдача?

*Фальц:*

Ня мог-жа я коняй у вёсцы узяць,  
прышлося ісьці аж на хутар.

*Яцына:*

Я думаю трэба... пара пачынаць,  
бо стане зарэць ужо хутка.

*Фальц:*

Но ч цёмная, коні паблізу стаяць,  
дамчаць да мяжы за хвіліну.

*Яцына:*

Вяроўку узялі?

*Фальц:*

Навошта пытаць?

Ёсьць нават піла і драбіны.

*Яцына:*

Я дзякую вельмі!

*Фальц:*

Пакіньце сабе  
падзяку для модных салёнаў:  
не за подзяку сюды я прыбег  
аж з-за мяжы, як шалёны.

Зъбірайця!.. Дайце сюды мне нажы!

Яцына:

Мне страшна!..

Фальц:

Хаця не заплачце!

Яцына:

І сэрца балюча—трывожна дрыжыць!

Што станецца тутака з бацькам?

Фальц:

Пакіньце вы хныкаць!.. Сабралі усё?

Ня трэ' забывацца нічога...

Гатовы?—ў дарогу!

Яцына:

Ісьці, то ідзём,  
але ня зусім у дарогу.

Схіснуўся ад лямпы за вокнамі бліск  
і цемень мягla на экране;  
заастала глуха сухая зямля  
і бразнула ціханька рама.

---

### XIII. НАВАЛЬНІЦА

Вечер біўся, качаўся разъятраным зъверам,  
бразгатаў у акно, акяніцамі ляпаў;  
пазъляталі з прабояў дубовыя дзъверы  
пад ударам ягонай вяліzmanай лапы.

Прахапіўся Яновіч, утомлены снамі:  
быццам струны, напяты трывогаю нэрвы...  
Усё імчацца, лятуць над палямі лясамі  
бліскавіцы-маланкі, як коньнікі верхам.

Нагінаюцца долу стагоднія клёны,  
мітусяцца натоўпы спалоханых сосен,  
і нішто ня стрымае навалы шалёнай,  
і ніхто сабе літасьці кроплі ня ўпросіць.

Толькі думы бунтуюць вялікасьцю ведаў  
супроць гнеўнай і грознай і дзікай стыхії.  
— Пачакай, яшчэ прыдзе чарга да сусьвету:  
перед большаю сілай ён голаву скіліць.

Мы прымусім навалу мільённаю воляй  
пакарыцца разумнай, разважлівай думцы,  
і ня будуць вятры-скавышы ў чыстым полі  
бунтаваць, узьнімаць і чыніць рэволюцый.

І ня будуць маланкі гайсаць у прасторах:  
пойдуць съціпла на працу—на первую зъмену,  
да зямлі мы наблізім далёкія зоры  
і яны электрычныя лампы заменяць.—

Падуладны квяцістым лятункам і марам.  
упівацца Яновіч любіў бажавольна  
шпаркім лётам вятроў, скамянеласьцю хмараў,  
іх магутнай красой, што ад сілы няутольнай.

І цяпер, у шатрыстасьці цемені плаўкай  
падышоў да вакна на сусвет падзвіцца:  
нагінаюцца хвоі шумлівыя плаўна,  
прыпадаюць бярозы да долу аж ніцца.

Старасьвецкія вязы махаюць чубамі  
і дубы векавыя шумяць бяспрытомна;  
разълятаюцца гукі звар'ёванай гамы  
і галосяць—рыдаюць у засьціле цёмнай.

На застыглым экране—на чорных скрыжалях  
загараюцца лініі тонкіх маланак,  
рассыпаюцца дробнымі іскрамі ў даліх  
і зъліваюцца з бліскам лясоў пазлацаных.

А пасля яшчэ больш зацьвітаюць агніста,  
як шаўковых істужак празрыстыя пасмы,  
кутасы залацістыя зъвесіўшы нізка,  
зіхацяць, шалясьцяць, замаўкаюць і гаснуць.

І далёка, ў цішы пачарнелага змроку,  
дзесьці там—за гарамі, у іншай краіне,  
узьнімаецца роўны, прытоены рокат  
і плыве над балота, як лямант зъвярыны.

Разываючы чорнае месіва ночы,  
што хвіліны ўсё бліжай і бліжай той рокат  
і вось грозна ужо над канторай рагоча  
і грыміць вокамгненна ізноўку далёка.

Выдаецца:

— Вясною, у мораку сінім  
чараду на зарэз выганяюць на бойню,  
зарыкалі каровы працяжна і сіпла,  
бо няма ані сілы, ні дужасьці гойнай.

Ай як хочацца ім на зялёную пашу.  
дзе разносіцца водар квяцісты, мурожны,  
толькі пахне трава нечым даўкім і страшным,  
і зачмыхалі ўсе неспакойна, трывожна.

Гэта цёплая кроў пацякла на іржэўнік...  
Усе сілы сабраўши змагацца са згубай,  
зараўла чарада, аж зямля задрыжэла  
і замоўкла, зацяўши ад роспачы зубы...

— Што за блытаны сон?.. А ці гэта ад зморы  
я ў бяссонні убачыў міраж каляровы?..  
Сам з сабою Яновіч паціху гаворыць,  
але рэхам чужым адклікаюцца слова.

А навала шуміць і шуміць і ня моўкне,  
дождж ліецца халодны, сякучы і косы;  
да касьцей ужо клёны і сосны прамоклі  
і дрыжаць палахліва у цемры плясай.

Закружылася раптам на фоне пярэстым  
тонкай рысай маланка, як згіблены протар,  
завілася, як стромкі віецца пярэступ,  
і прабіла страху над кантораю потырч.

Зашастаў вецер крыльямі,  
узняўся слупам дым,  
рукамі чорна-сінімі  
схапіўши правады.

Заружавела іскрамі  
ад сполаху страха,  
і вось—прамені бліскаюць  
над камінамі хат.

Над змрочнаю кантораю  
вялізманы стажар;  
гайсае над прасторамі  
адзіны крык:

— Па-жар!..

#### XIV. ПАЖАР

У змроку постасі бягуць,  
за імі гоніца іх сполах,  
аж зацінае ў грудзях дух  
і на кавалкі рвецца голас.

Навокал лямант, сумятня,  
боnoch спакойная памерла.  
І нехта сіліцца суняць,  
уплянаваць вар'яцкі вэрлах:

— Імчы па бочкі ў павець—  
пажар ня стушыце адвагай:  
найменей трэба вар'яцесь,  
найбольш—халоднае развагі!

Яновіч з домыслу пазнаў  
па цьвёрдым голасу Гафрана...  
Натоўп суняўся і адстаў,  
бягуць адзінкі толькі гонна.

Яновіч першым ад усіх:  
— Хутчэй, каб выратаваць пляны!  
Кантора ў блісках залатых  
на чорным фоне—шэрай плямай.

І вось вялізманным хвастом  
махнула полымя па съценах  
і захліпнуўся увесь дом,  
пабеглі спуджаныя цені.

Вось-вось абрушыца страха—  
агонь трасе шалёнаі грывай.

— Яшчэ хвіліну, і няхай,  
няхай тады будынак рыне!..

Ня буду нават шкадаваць,  
каб толькі выратаваць пляны...  
Нашто было так будаваць,  
нашто паверх адзін драўляны?

Хутчэй, хутчэй, яшчэ хутчэй!..  
У грудзях склупілася гара,  
а радасьць бліспула з вачэй  
ясьней ад полымя пажару.

агонь да краю не дайшоў,  
яшчэ спакойна ў габінэце.  
і толькі дым, як чорны шоўк,  
хавае тайны у сакрэце.

Але дармо, бо хтось даўно  
паставіў стромкія драбіны...  
І праз хвіліну ў вакно  
празлезла згорбленая съпіна.

Ступае боязна уніз—  
высока з трэцяга паверху.  
Гатоў Яновіч сладца ніц,  
вачам сваім ня хоча верыць;

нясе сутулы чалавек  
пад паҳай съціснутую папку...  
Вось там Яновічаў проект  
і пляны будучае аркі.

— Ці сам прышоў, ці хто прыслаў?..  
адкуль, калі прынёс драбіну?...  
І раптам думка ўдала,  
узвіўся просьбы крык: Яцына!

Суняўся, глянуў чалавек  
і задрыжэў сутулым целам,  
і папка з плянамі навек  
увысь на водшыб паляцела.

Паперы белая лісты  
адну хвіліну пакружылі  
і ў хвялях полымя густых  
гаркавым дымам зaimжылі.

Яновіч, быццам скамянеў,  
а чалавек (ён быў Яцына)  
на землю віхрам паляцеў,  
мінуўшы выгаду драбіны

І вокамгненна зънік у змрок...  
— Трымайце злодзея, тримайце!..  
Але съядоў ня бачыў зрок,  
кусаў Яновіч свае пальцы:

— Знайду яго, куды-б ні бег!..  
Набраклі вочы дзікім съмехам,  
сарваўся з вуснаў гэты съмех,  
заекатала ў лесе рэха.

## XV. ДУМЫ НАД ЛЁСАМ

Пагода трымціць пазалотаю,  
прыгожая летняя рань.  
Такою часінай з ахвотаю  
выходзіш настроі зъбіраць.

Пачуцьці зъвіваюца нізкамі  
і думы суладнасьць снуюць:  
далёкія лучаца з бліzkімі  
цъвятлівяць надзею тваю.

Уцеху даюць падарожную—  
яна для самоты урон.  
Такою часінай прыгожаю  
і вышаў на ляды Гафрон.

Быў тыдзень бядою надзелены:  
пакража, варожасьць, пажар...  
— Падумай, Гафрон, над падзеямі,  
ня дарам-жа ты сакратар.

Падумай і выраши добра ўсё,  
як працу нанова пачаць.—  
Жывыя малюнкі і вобразы  
стаяць неадступна ў вачах:

аблічы рабочых задумныя,  
суровыя твары ў сялян—  
усе загадалі, задумалі,  
як зьдзейсьніць намечаны плян.

Паклікаць упэўненым голасам—  
і стануць на працу яны  
з вялікаю сілаю волатаў,  
сучаснасьці нашай сыны.

Бо сэрцы да краю напоены  
узрочыстым сокам жыцьця:  
усе перашкоды адхонамі  
на вір цёмна-сіні зъляцяць.

Бо грудзі уздымам распалены,  
шкуе вытокаў агомъ.

— Падумай уважна над плянамі,  
падумай, таварыш Гафрон!

Як цені дарог неразьведаных,  
маршчыны ляглі на чале  
і кожная—вернай прыметаю,  
што творчая думка жыве.

— Пагутарыць трэба з Яновічам:  
даволі яму вандраваць,  
хай зноўку на працу становіцца,  
хай зноўку ідзе кіраваць.

А сёньня, ці заўтра увечары  
наладзім адчынены сход,  
пытаньням вялікім прысьвечаны:  
за новы—ударны—паход.

Гамонкай вясёлаю, шумнаю  
сустрэнуць рабочыя плян,  
ня дарам аблічны задумныя,  
суроўыя твары ў сялян!

Гудок гаваркою сірэнаю  
паклікаў на працу ісьці  
і цвёрдай хадою, упэўненай,  
ідзе бальшавік у жыцьці.

І лёс не напоіць нас шаламі,  
не завядзе ў растанцы,  
бо самі віём, разъвіаем мы  
яго суравыя канцы.

Калі-ж на лятункавай выгадзе  
увысь узълятаем угрунь,  
дык толькі разъведаць і выглядзець  
для творчасьці плённае грунт.

## XVI. ТРЫВОЖНЫЯ ПРЫМЕТЫ

Спахмурнеў зънепакоены дом,  
не ад старасьці нізка схіліўся:  
чорнай зданью праішло пад акном  
надасланае ворагам ліха.

Занядбаны і кнігі і стол—  
гаспадар заклапочаны іншим;  
дым віеца высока пад столь,  
ад маркоты становіца сіньшим.

Але смутку агнём не спаліць,  
не развеяць ні плачам, ні песніяй  
і маўкліва Яновіч стаіць,  
углідаецца ў далі балесьне.

Нехта ходзіць, здаецца, ў бары,  
нехта блудзіць у змроку лагчыны,  
нехта крадзецца там з-за гары...  
— Гэта ён, гэта пэўна Яцына!

Вось на ганку ўжо крокі чуваць,  
адчыняюцца з скогатам дзвіверы:  
— Выбачайце, мы з працы да вас  
і наведаць зайшлі інжынэра.

Паціскаюць ласкава руку:  
— Ну калі-ж вы?..  
— Прыходзьце на працу!

**Яновіч:**

Як-жа так? А Яцына?.. пакуль  
адшукаць яго буду старацца.

Не падумайце толькі—вар'ят!  
Я зайду яго?.. Прауда?.. Бяспрэчна?...  
Словы болем шалёным гучаць,  
хто-ж адважыцца ім супярэчыць?

Ды напэўна-ж... Бывайце, пакуль!..  
пажадаем пазбыцца вам ліха,—  
паціскаюць на ростань руку  
і хістаюць галовамі ціха.

**У пакоі застаўся Гафрон:**  
— Пагаворым, Яновіч, на згоду...  
Шлюць рабочыя шчыры паклон,  
запрашаюць на працу прыходзіць.

Добра ведаеш як бяз стырна?..  
Нам патрэбна тваё кіраўніцтва...  
Просьбу нашу павінен прыняць—  
перашкоды ўсе схіляцца ніцма.

Даўся вельмі Яцына табе,  
ня турбуйся—яго пакараюць,  
але мусіць далёка забег,  
як гавораць, да польскага краю.

Устрывожаны бліснуў агонь  
у вачох неспакойных Алісы,  
і зауважыў Гафрон, як бягом  
перабеглі трывожныя рысы.

Думка згадку яму падала:  
— не здарма ўздрыгнуліся скроні!  
Але боль у маршчынах чала  
адагнаў і разъбіў падазронасьць:  
— У прадоныні пакутных вачэй  
гэта скруха была, а ня сполах...  
Разъліваўся званчэй і званчэй  
знэрваваны Яновічаў голас:  
— ... Ён-жа сэрца маё абакраў,  
ён душу маю кінуў нішчымнай.  
Я ня хочу яго ні караць,  
ні судзіць за варожасць учынкаў.  
Я хачу толькі кроўю яго  
да хваробы упіцца, набракнуць,  
каб вярнуць маладосьць маіх год,  
каб тварыць маю любую арку.  
Сам ты знаеш, таварыш Гафрон,  
колькі съмерці і дзікай і лютай  
творыць наш, чалавечы, закон  
для адных перамог рэволюцый!  
А каб арку адну збудаваць,  
што злучала-б працоўных сусьвету,—  
без паўстаньяў, ахвяр і адваг  
дасягнулі-б вялікае мэты.

*Гафрон:*

Не магу я цябе зразумець,  
гэта вельмі романтыкай пахне;  
ад такіх разважаньняў мне съмех,  
бо вядуць яны толькі да багны.

Толькі ў бойцы народзіцца дзень,  
што зьнітуе працоўных сусьвету...  
Рэволюцыя блізка ідзе  
і яна давядзе нас да мэты.

*Яновіч:*

Ты зьняславіў лятункі мае,  
ты романтыкай клічаш узълёты...  
Як і ўсе, ты—драпежнік і зъвер,  
адкідаеш вышыні, ясноты!

*Гафрон:*

Варта толькі тады узълятаць,  
калі грунт пажадаеш агледзець,  
а лятаць для таго, каб лятаць—  
адракліся цяпер нават дзеци.

Кінь і думаць пра пляны свае,  
будзем жыць тады ў згладзе, у згодзе...  
Колектыв наш на працу заве,  
заклікае, каб хутка прыходзіў.

*Яновіч:*

Ты вар'ятам мяне палічыў,  
але я ўсё-ж свайго дамагуся.  
Забярэце проекты, ключы,  
я на працу пакуль не вярнуся.

*Гафрон:*

Разъвітаемся... Што-ж калі так!..—  
І Гафрон в окамгнения прыкмеціў:  
зірк вачэй ярка вогненным стаў  
і далёка блукае па съвеце.

Сапраўды ён пачаў вар'яцесь?..  
Дзе-ж ратунак?.. Няўжо так і высах?..  
Аглянуўся—трывожная ценъ  
мільганула на твары Алісы.

Зноўку холадам белым чала  
захаваць хоча ценъ яна дбайнага,  
але думка такі працяла:  
Жонка ведае гэтую тайну!

---

## XVII СХОД

Дым съцелецца засыцлай горкай,  
як сіня-бялёвы туман,  
калышуцца слова гаворкі:  
— Брыгады... спаборніцтва... плян...

Гамоніць людзкая паводка  
узбуджаным гоманам хваль;  
пранізьлівы, ярка-кароткі  
падалі чацьверты сыгнал.

Съціхаюць, змаўкаюць размовы,  
згасаюць у залі агні...  
Гафрон урачыстай прамовай  
пашыраны сход адчыніў.

Гараць яго чорныя вочы...  
Звычайны ў жыцьці чалавек—  
вось тут—ў колектыве рабочых—  
вялікім героем жыве.

Бо сілу і волю адзінкам  
заўсёды дае грамада:  
зьнітуе настроем адзіным,  
гіппозам запал перадасьць.

Ад гэтага стройная постаць  
яшчэ выглядае страйней,  
і слова ўпэўнена-проста  
зывіняць у нямой цішыні.

*Гафрон:*

— Вас на сход сюды паклікаў  
дасягненъні й недахопы  
падлічыць у час вялікі  
нашай творчае эпохі.

Мы—сыны загнанай клясы  
узышлі ўжо на арэну...

Ды нашто тачыць балісі,  
слова траціць надарэмна?!

Вам ня менш вядома роля  
і ня менш вядома мэта:  
здабываєм сваю долю  
для працоўнага сусьвету.

Мы ня згубцы чалавецтва:  
за жыцьцё людзей бунтуем,  
а ў змаганъні ёсьць калецтвы  
ды і съмерці не бракуе.

Але зерне творчай працы  
дасыць багаты плён і шчодры.

Будзем біцца і змагацца,  
будаваць упарта й добра!

Як-жя йдзе у нас работа?  
вам ўсім вядома, здэцца,  
што ў выніку прыгоды  
засталіся мы бяз спэцаў.

Развінуліся падзеі:  
то пакражы, то пажары;  
ад нядзелі да нядзелі  
час патрацілі як дарам.

За хвілінаю—часіна,  
за часінаю—і днёўка:  
едзе лета ў адпачынак—  
не дасі адтэрміноўкі.

Але покуль дзе прыпынак  
яно знайдзе на паласе—  
апавесьцім бязупынку,  
каб вярнуць растрату часу.

А каб сіле даць магчымасць  
разьвінуцца больш у радасць—  
мы згуртуемася шчыльна  
ў вытворчыя брыгады.

Каб у працы рунай съціплай  
гаманілі сэрцы звонка—  
на спаборніцства паклічам,  
гэта значыць—на дагонкі.

Але ёсьць у нас апаска,  
перашкодаў вельмі многа:  
мы-ж працуем самапасам—  
ні-дырэктара-ж, нікога...

Два лядаштых інжынэры,  
ды і тыя крудзяць носам,  
мы таксама ім ня верым,  
паглядаем такжа скоса.

Прыяжджалі ўчора з трэсту,  
аглядалі, дазнавалі...  
Нарабілі шуму, трэску,  
а карысьці вельмі мала.

Абяцалі ў хуткім часе  
даць дырэктара на зъмену...

*1-ы рабочы;*  
Ты на іх не спадзявайся—  
тыдзень пройдзе, сама меней,

Покуль спэцаў дзе абмацаць,  
адшукаць, знайсьці пашэнціць.  
Кіраваць ўсёю працай  
Трэ' паставіць вылучэнца.

Бо з якой, скажы, уцехі  
супыняць работу, урэшце,—  
што Яновіч зглузду зъехаў,  
што сядзяць чынуши ў трэсьце?!

Кожны дзень, хвіліна нават,  
даражэй цяпер за вечнасьць  
і спыняць на тыдзень справы—  
будзе проста недарэчна.

*Гафрон:*

У прамове, як у казцы,  
хугка робіцца і слайна,  
а скажэце, калі ласка,  
ці падолеем на справе?

*Галасы:*

— Ўсё падолеем і зможам!..  
— Кіраваць ты сам бярыся...  
— Ды глядзі, брат, асьцярожна,  
каб ня зблышыў, ня змыліўся!..

*1-ы рабочы:*

Што мы—зломкі?.. Ці няўмекі?..

*2-гі рабочы:*

Сапраўды, якое дзіва:  
не заменім чалавека  
цэлым нашым колектывам?!

*Галасы:*

— Праўду кажа!..  
— Час здаецца  
мець людзей сваёй гадоўлі.  
— Кожны быць павінен спэцам  
дзён вялікае будоўлі!

*Гафрон:*

Пачакайце, трэба ладам:  
па чарзе бярэце слова!

*Галасы:*

Мы ня ўмеем доўга ладзіць  
і ня здольны на прамовы...

— Ды й раней абсایмавалі,  
што і як цяпер такое...  
— Вось бяры і як казалі,  
запіши у пратаколе!..

*Гафрон:*

— Як вялізманую радасьць,  
запішу на ўсю балонку:  
„Усе злучающца ў брыгады  
і выходзяць на дагонкі“.

*Грамада:*

— Як вялізманую радасьць,  
запішы на паўбалонкі:  
„Усе злучаемся ў брыгады  
і выходзім на дагонкі.

З тэй прычыны, што Яновіч  
адказаўся справы весьці,  
хоць дырэктар яшчэ новы  
не назначаны ў трэсьце,—

Каб з прастоямі ня знацца,  
каб ня мець ад іх ўрону,  
кіраваць усёю працай  
даручаецца Гафрону.

Заклікаем на падмогу  
наших тэхнікаў як моладзь”...

*Галасы:*

— Ну і до!  
— І так замнога!  
— Хай запіша ў пратаколе!

*Гафрон:*

— Усё запісана да толкӯ,  
зачыняю сход на гэтым...  
Вось ня вырашылі толькі,  
як жа з нормай і разьметкай?

*Грамада:*

— Што ня вырашана словам,  
дык на справе стане ясным:  
у спаборніцтвах—аснова,  
у брыгадах—тэмп сучасны!

---

### XVIII. УДАРНІКІ

Супярэчнасьці—твораць адзінства,  
перашкоды—упартасьць нясуць:  
нераможна ідзе будаўніцтва,  
на шляхох пасьцілае красу.

Бо падзеі жыцьцё ўзбунтавалі—  
нарадзіўся ў змаганьні уздым,  
непакорная сілай навала  
згуртавала шчыльней колектыв.

Кожны атам праняўся настроем  
і жаданьнем людзкім навылёт:  
апрануць у жалезныя строі  
занядбанае цела балот.

Стала сочнаю ціхая радасьць,  
сэрцы поўняцца ёю да дна...  
Весялосцю гульлівай брыгада  
сустракае Гафронага штодня:

- Ну, вазьміся, чырвоны дырэктар!..
- Гэта, брат, на паперы пісаць...
- Нешта цэглу кладзеш вельмі рэдка...
- Лепш і майстра ня вырабіць сам...

І гавораць рабочыя ветла  
заклапочаным зіркам вачэй:  
— Мы збудуем хоць сорак паверхаў—  
заглядай ў кантору часьцей.

Але цяжка Гафрону расстацца  
з малатком працевітых людзей  
і пасъля габінэтнае працы  
ён на зъмену прыходзіць штодзень.

Галасы гаварлівай машины  
і людзкі зънепакоены рух...  
Даганяе цагліна цагліну  
на далонях Гафронавых рук.

Ды ніяк не падолеюць спрыту—  
даганяюць хай сотню гадоў:  
у разъмераным рухамі рытме  
лягуць роўна цагліны ў радок.

Толькі дум не ўтаймуеш шумлівых,  
Толькі зірк адвінуўся ў даль  
сустрэўся з другім—палахлівым—  
ягоныя тайны згадаў.

Тады думка зъвілася капрызна  
і ўжо кліча, і голас чуваць:  
— Пачакайце хвілінку, Аліса,  
я пра штосьці хачу запытаць!

Прыпынілася постаць наводдаль,  
прытаіўшы пужлівы агонь;  
па дащчаных адхонах усходаў  
з рыштаванья съпяшае Гафрон.

Прывіталіся моўчкі за рукі,  
выбіралі дарогу наўгад,  
адыходзілі— слухалі грукат:  
пераклічку вячэрніх брыгад.

*1-ая брыгада:*

Пагулянкі— прагулы  
зваяваны дашчэнту;  
здалі нормы агулам  
сто дванаццаць процэнтаў.

Гэта— першая радасьць,  
але будзе уцехай:  
ад ударнай брыгады—  
да ўдарнага цэху!

*2-ая брыгада:*

— Узрасла продукцыйнасць  
у сягоняшній працы,  
але будзе злачынна,  
каб на гэтым застасца.

Мы пашырым уцеху  
яшчэ большай ахвотай:  
ад ударнага цэху—  
да ударных заводаў!

*3-ая брыгада:*

Бяз дотацыі сродкаў,  
па сягоднішніх даных,  
на пятнаццаць адсоткаў  
перавышаны пляны.

Але такжа з ахвотай  
прымем заклік агульны:  
ад ўдарных заводаў,—  
да ўдарнай комуны!

*Усе брыгады:*  
— У нас выстарчыць спрыту  
і жаданьня даволі!..  
Творцы новыя прыдуть,  
што жывуць у няволі.

Будзе заклік агульны  
да адзінае мэты:  
ад ўдарнай комуны—  
да Камуны сусьвету!

## XIX. ТАЙНА—ЗАСТАЕЦЦА ТАЙНАЙ

Прысада (бяроза і дуб)  
вячорным напоены шумам...  
Дзъве постаці моўчкі ідуць  
і ў кожнай асобныя думы.

Гафрон над усхонамі гор  
любуеца ростам будоўлі:  
такі неаглядны прастор  
і шлях высьцілаеца доўгі!

Далёка, на ўскраі балот,  
у мораку новага тракту,  
дзе некалі—твань навылёт,  
паўзе заклапочаны трактар.

Крыжуюцца, ў бліску зіхаціць  
вадою іскрыстай каналы;  
наводдаль, як горы, стаяць  
будынкі ў цъмяных пакрывалях.

Шчыльней захінае туман  
кастлявыя іх сілуэты,  
і вось яны гінуць... няма...  
агні толькі ў засьціле сьвеціць.

іначай шасьцяць верасы,  
адменнымі сталі прасторы:  
загінулі багны, лясы,  
радзіўся й выростае горад.

— Як хутка зъмяніла зямля  
свой выгляд пануры і сонны!  
І радасьць задумна лягla  
на смуглым абліччы Гафрана.

Зайздросна глядзела у твар  
на радасьць чужую Аліса:  
— Які ў яго змучаны твар  
і цвёрдасьць у рэzkіх абрысах!

Якія агні ў вачох  
у круглых, вялізных, шырокіх  
і мужная сіла ў плячох  
і стройнасьць у стомленых кроках!

Хацелася з ім жартаваць:  
стаяць над глыбокай магілай,  
каб ён бараніў, ратаваў  
сваёю зъвярынаю сілай.

Сказаць пра таго... пра закон...—  
расло неадступна жаданье,  
але нечакана Гафрон  
суроvae кінуў пытанье:

— Вы жонка Яновіча?! Так?!

Вы съмерці жадаецце мужу?!

*Аліса:*

— Нашто вам пра гэта пытаць?  
Пакіньце! Іначай я мушу...

*Гафрон:*

— Яновічаў лёс і жыцьцё  
залежыць ад гэтых пытанняў:  
калі вы раскажаце ўсё,  
да кроплі маленькай, дазванья—  
ратунак мы знайдзем тады,  
бо зьнішчым хваробы прычыну...  
Скажэце... далёка съяды?

*Аліса:*

— Чые?

*Гафрон:*

— Ну, вядома, Яцыны!

*Аліса:*

— Ня ведаю!

*Гафрон:*

— Кіньце дурэцы!  
Якога вам ліха баяцца?!

*Аліса:*

— Узяць прапунуеце грэх,  
душой на пакуты аддацца?

*Гафрон:*

— Ах, так?.. Дык вы знаеце ўсё-ж!

*Аліса:*

— Хто гэта сказаў?.. Я нічога,  
нічога ня знаю, бо лёс  
вядомы адзінаму богу...

*Гафрон:*

Даволі бузу гаварыць!  
Я ведаю вас ад маленства—  
якую-ж прынесла карысьць  
пакутная ваша маленьне?

Вас білі, плявалі у твар,  
а вы даравалі, цярпелі.  
Забыўся ваш бог шкадаваць  
пакутнае сэрца і цела.

Чакае лёс гэты дзяцей,  
калі за мітычнага бoga  
і крыўды і зьдзекі цярпець...  
Вы скажаце што, ці нічога?..

*Аліса:*

— Гафрон, пашкадуйце мяне,  
ня мучце, пакіньце, ідзеце!..  
Нічога ня ведаю!...

*Гафрон:*

— Не?...

*Аліса:*

— Ах, дзеци! Няшчасныя дзеци!

І чорнай касы яе шоўк  
разьвіўся на плечы з-пад шалю...  
Гафрон павярнуўся й пайшоў,  
ірвалася сэрца ад жалю.

Чакайце!—хацела крычаць,  
а пальцы ўпіліся ў горла:  
Дарэмна! Далёка... Чуваць  
сыходзіць, мінае узгор'е.

---

## ХХ. СНЫ ВАР'ЯТА

Агні патушаны, завешана акно,  
каб не прабіўся бляск і галашэньне ночы.  
Ахутаны знэрвованым, трывожным сном,  
як бяспрытомны вой, заснуў Яновіч.

Зьвісае цяжкая з падушкі галава,  
на ўзмах адкінута чарнявая чупрына,  
на шчоках плямы, быццам хто нацалаваў,  
і пальцы дрыгацца, як лісьце на асінах.

Дванаццаць выбіла... Скруцілася рука,  
трасецца галава ў вар'яцкім утрапені:  
сышліся здані зноў насымешліва скакаць,  
закалыхаліся іх змучаныя цені.

Няма, бо ў целе іх ні сэрца, ні души  
і толькі косьці бразгаюць, кагосьці ловяць.  
— Ага, яны мяне імкнуцца задушыць!  
І дзіка закрычаў ў роспачы Яновіч.

Шалёнай плоймай зданірынулі ў акно,  
замітусіліся, забразгалі балонкай...  
— Ты супакойся, съпі!...  
здаецца шэпча нач,  
а звонкасць выдае ласкавы голас жонкі.

— Аліса, чуеш за вакном  
шкуае нехта цемнаты?  
— Ты супакойся—гэта сон  
і асыпаюцца лісты!  
  
— Аліса, чуеш нечы плач,  
а можа гэта нашы дзеци?  
— Ты супакойся—дзеци съпяць,  
шуміць і плача ў лесе вецер!  
  
— Аліса, чуеш на гары  
знаёмыя якіясь крокі?  
— Мой любы, съпі, не гавары—  
скрыляць пад ветрам нашы кроквы!  
  
— Аліса чуеш?—страшны крык...  
Пажар... Галошаньні... Літаньні...  
— Ты супакойся—хай гарыць,  
бо гэта дзень нясе съвітаньне!  
  
— Аліса, чуеш?—шкло зьвініць,  
у вокны сыплюцца чырвонцы...  
— Засьні, каханы мой, засьні—  
у шыбы ціха звоніць сонца!  
  
— Як лёгка мне, что дзень прышоў:  
пайду у сад—там цвет вясны...  
— Ты супакойся, сад пажоўк;  
засьні, каханы мой, засьні!..

Мінулі сполахі і нач прайшла,  
а ўсё стаіць яшчэ Аліса  
і на бялёвым мармуры чала  
трапечуцца, як цені, рысы.

А думы голаў точаць навылёт,  
шукаюць тайны, знайдуць, здэцца...  
Штось цяжкае, халоднае, як лёд,  
лягло пакутліва на сэрца

і сълёзы пакаціліся з вачэй.

Аліса ўпала на калені...

І так на цягу двадццаці начэй  
ідзе вар'яцтва і маленьне.

## XXI. ПАЧАТАК РАЗВЯЗКІ

Моліцца доўга за мужа „грахі“,  
падае ніцма да долу Аліса,  
сэрца-ж бунтуе і ў пасмах тугі  
пасьмы трывогі й сумненьне зьвіліся.

Клічуць пачуцьці да шчасця ляцець,  
словамі марна Аліса іх гоніць...  
Вобраз маленства, як лёгкую цену,  
думы прыносяць з далёкай пагоні.

Вось яна з беднай яўрэйскай сям'і  
белая, з чорнай касою, дзяўчынка  
босая ходзіць па мёрзлай зямлі—  
бульбу зьбірае на полі ў лагчынах.

Холадна... ногі азяблі зусім:  
— Божа, дай сонейка!—просіць у бога,  
толькі ня рушыцца цвёрдая сінь—  
бедным ніхто не дае дапамогі.

Рукі згібацца ня могуць ужо...  
Хтосьці далёка—хутчэй няхай кроцыць:  
гэта вясковы малы пастушок,  
любіць яна яго чорныя вочы.

Толькі ня прыдзеца болей глядзеъ:  
сэрца зайшлося, у вачох пацямнела...  
Потым згадала—як стала цяплей—  
хлопчык накрыў кажухом сваім цела.

Помніць, як стрэла дарослым ужо,  
упадабала шырокія бровы;  
успамінаўся стары кажушок..  
Стала з яўрэйкі—мужычкай-Яновіч.

Бога свайго замяніла чужым...  
Колькі съцярпела за ўчынены рэзрух:  
Мужа яе абзывалі ўсе:— „Жыд“!  
лаялі такжа самую:— „Пярэхрыст!“

— Дзеж-вы тады былі нашы багі!  
Аж закрычала ад гневу Аліса...  
Зноў успаміны і ў пасмах тугі  
новыя здані і цені зьвіліся.

Вось нарадзіўся, таўсьцее, расьце  
бог, што забраў у Алісы маленства;  
вельмі-ж знаёмая, прыкрая ценъ:  
ён быў уласнікам школы-малельні.

Цені мяняюцца: бог і хрыстос,  
толькі ізноў тыя-ж самыя фарбы:  
дзесьці струцілі яе маладосьць  
бацька і сын, як уласнікі фабрык.

Новая родзіцца боская ценъ,  
вобраз падобны на постаць Яцыны:  
гэта апошняя здань ад дзяцей  
хоча іх волю забраць і краіну...

— Досыць пакуты цярпець жывучы,  
хай лепш у пекле замучаць дашчэнту!..  
Станцыя?.. Будзьце ласкавы... Злучыць  
праз акруговую лінію з Менскам!

Слухайце, Менск!.. Я прашу ГэПэУ...  
Дзякую!.. Гэта з Імшары—Балота...  
Фальц і Яцына ў лесе пакуль,  
Хутка за межы... З вялікай ахвотай  
я вас сама завяду на іх сълед...

Ведаю!  
Трубка забразгала глуха,  
доўга званок тэлефонны зьвінеў,  
некаму толькі было яго слухаць.

Бегла Аліса глядзець верасы  
там, дзе съяды застаюцца увечар.  
Чорнай тугою плылі валасы,  
быццам-бы морскія хвалі, на плечы.

## XXII. МІНАЛІ ДНІ

Ужо лісты абляцелі адзін за адным,  
у дарогу зъбіраюца гусі—  
гэта значыць, прайшлі верасьнёвыя дні  
і кастрычнік наблізіцца мусіў.

Але ў золаку раніцы восенскі дзень  
разгараўся пагодліва, ярка...  
Каб ніводнай хвіліны ня страціць нідзе—  
будавалі рупліва і шпарка.

і ніколі няўтомны і жававы Гафрон  
павялічыў нагрузку ўдвойчы:  
ад шасьці да гадзіны—кантора, пяро,  
ад гадзіны да восьмай—вытворчасьць.

Ня выходзіў на працу Яновіч адзін:  
біўся ў роспачы дзікай начамі,  
разъліваліся сінія ў вочах агні,  
і цымнелі кругі пад вачамі.

Цалавала Аліса вар'яцтва кругі,  
у трывозе чакала чагосьці;  
на бялёвым экране маўклівай тугі  
паўставала краса маладосьці.

І яшчэ паўставала:  
Яцыну вядуць,  
а лісты шаласьцяць пад навалай;

также борзда ідзе ён, съпяшае на суд,  
як тады... калі ў лесе спаткала.

Нікне постаць Яцыны ў туманнай імгле  
і становіца цёмна навокал:  
гэта дзень перабраўся за горы, за лес,  
ноч прышла чужаніцай здалёку..

Так міналі, зьнікалі кастрычніка дні  
па чарзе ў прымусовым парадку...  
Дзень апошні ўвагу людзкую спыніў,  
хочь ня быў нечаканай загадкай.

Але ўсё-ж, калі ў мораку цьмянага шкла  
прачыталі ў вітрыне абвестку:

ЛХІ Клуб Рабочых на Імшарскіх Балотах 1931 г.

ВЫЯЗНАЯ СЭСІЯ  
ВЫШЭЙШАГА СУДУ РЭСПУБЛІКІ

разьбірае справу Яцыны

Старшыня суду—Руткевіч

Абаронцы—Косар,

Пракурор—Дарскі

Данкевіч, Валынец

Грамадзкі зывінавайца—Гафрон.

Незнаёма рыса зъдзіўленыя лягла  
на аблічах суровых і ветлых.

Сустракаюць па рознаму людзі вясну,  
бо і пульс неаднолькава б'еца,  
также стрэлі парознаму ўсе навіну:  
абыякава, горача з сэрцам...

Гаварылі рабочыя:  
— Добра-б было  
запытца цяпер у Яцыны:  
хто-ж змяніў, пакарыў недаступнасьць балот—  
колектыву, а ці розум адзінак?! —

І каб вышай была колектывная моц  
(дзень асеньні кароткі, аж вельмі),  
працавалі цалюткую цёмную ноч,  
завіхаліся людзі і кельні.

Непадобныя думы Яновіч настіў,  
атруціў іх звар'ёваным сокам:  
— Вось цяпер... дык нап'юся крыавай расы,  
дух ізноў узвіеца высока!..

Стануць праўдай ружовыя мары і сны,  
што з маленства далёка яркнуць...  
І здаваўся Яновічу пошчак лясны  
цягніковым сыгналам над аркай.

Зьнепакоіла вестка Алісу інакш:  
— Ці ня згубіць тады свайго слова,  
і ці скажа рашуча і цвёрда яна:  
Пакараць яго трэба сурова!?

Чула кволым хістаньнем свайго пачуцьца:  
калі зможа падняць тады векі—  
адкасьнецца яна ад былога съмецьца,  
стане новым зусім чалавекам.

І з няўтольнаю смагай красы і жыцьця  
рысавалася постаць жанчыны:  
вось яна аглядаде бяскрайні прасьцяг—  
там пачнеца ўдзячная чыннасьць.

---

## ХХIII. СУД

Дзьве тысячи пар чалавечых вачэй  
застыла ў цішы мarmуровай:  
ня толькі каб слыхам, а й зрокам яшчэ  
уважыць Яцынавы слова.

Яцына:

— Калісьці даўно мы ня кепска жылі,  
ня так, як усе хутаране:  
меў бацька чатыры валокі зямлі,  
якая нядаўна забрана...

Тады мяне й падаўся задуманы плян  
вар'яцтвам усёй пяцігодкі...  
Мы ўсклалі надзеі сваі на сялян,  
чакалі, што будзе паводка  
І ўсё захлынецца само па-сабе,  
без нашых учынкаў актыўных.  
А вёска жыла і расьлі ў барацьбе,  
мацнелі штодзень колектывы.

У гэтым я ўбачыў пагібелъ сваю,  
стаў дзейна, актыўна змагацца...  
Віну, бязумоўна, цяпер признаю:  
пашкодзіў учынкамі працы.

Ня трэба гісторый маіх выпукляць,  
бо сам расказаў іх да слова...

*Судзьдзя:*

— Ці лічыце вы, што Яновічаў плян  
ільга было ўсё-ж ажыцьцёвіць?

*Яцына:*

Пры пэўных варунках і сродках ільга!

*Прокурор:*

Навошта-ж спалілі проэкты?

*Яцына:*

Завесіла розум якаясь імгла—  
бываюць такія дэфэкты...

*Судзьдзя:*

Даволі! пытаньняў ні ў кога няма?

Сядайце, Яцына, на лаўцы.

Паклічце ў залю цяпер, комэндант,  
падсуднага Генрыка Фальца.

Заблытана, хітра расказвае Фальц  
пра дзеянасьць сваю і ўчынкі  
Судзьдзя прыпыняе пытаньнямі фальш,  
паводку, гаворкі ішчымнай.

*Судзьдзя:*

Заданьне конкретнае ваша было  
даставіць за межу Яцыну?

Дык вось адкажэце, ня траячы слоў,  
чаму не ўдалося... прычыну!

*Фальц:*

Ня стала надзейных людзей на мяжы,  
усе арыштованы зараз...  
прышлося на час перабег адлажыць,  
каб сілы сабраць і ударыць.

• • • • • • • • •

Умітусь і накрыж людзей на прыцэл  
бярэ абарона і судзьдзі.

Да хуткай развязкі падходзіць процэс—  
закончыўся допыт падсудных.

— Паклічце, гукае судзьзя ласкавей,  
Яновіч Алісу як съведку.  
І ціха падходзіць да сцэны бліжэй  
у чорным убраньні кабета.

*Судзьдзя:*

— Яцыну вы самі на суд аддалі?

*Аліса:*

— Я толькі на сълед паказала.

*Прокурор:*

— А дзе вы сустрэлі яго і қалі?

*Аліса:*

— Вясною, як съціхла навала—  
шукала я мужа... Пакінуў ён дом,  
па лесе хадзіў бяспрытомным.  
Усюды глядзела ягоных сълядоў  
паблізуй далёка ад дому.

Увечары, помню, як сонца зайшло,  
ценъ нечы прымеціла воддаль.  
Угрунь я тады даганяла яго,  
а ён усё далей адыходзіў.

Нарэшце спыніўся, як-бы скамянеў,  
тады я пазнала Яцыну,  
ён кінуўся зъверам съпярша на мяне,  
а потым прасіўся...

*Гафрон:*

—Вось дзіўна...  
чаму не сказалі пра гэта раней?

*Аліса:*

—Такое дала абяцанье...  
Сягоныя крыху, нават, сорамна мне  
за гэта дурное маўчанье.

З цікавасцю нейкай сачыла, як сак,  
за кожным учынкам Яцыны:  
я ведала мейсца варожых засад  
у лесе за Чорнай лагчынай.

Расло неадступна жаданье удаць,  
а сэрца чагось смуткавала...  
Такая дваістасць зусім не наўда—  
рашучасці мне бракавала.

Лічыла вялікім і цяжкім грахом  
на съмерць аддаваць чалавека.  
Цяпер я ня веру ні якім багом,  
мане, што вядзеца спрадвеку.

Мітычны усім абяцаючырай,  
уzechу зямлі адбіраюць...  
Прашу гэтых ворагаў строга караць,  
як нас яны колісь каралі.

## XXIV. ПРАМОВА ТАВ. ГАФРОНА

Чацьвертага слова трymаў Гафрон,  
можа нязграбнае стылем слова—  
ён ня чытаў яго з knіжных балон,  
ён прачытаў яго з фактаў жыцьцёвых.

Узважыўши кожны учынак людзей,  
разгледзеўши кожную завіцу сьпіралі,  
ён адшукаў асяродак падзей,  
даўши злачынству наступны аналіз:

У жорсткім змаганьні праходзяць дні  
вялікай і слauнай будоўлі.

Ярчэюць над краем электра-агні,  
вышэюць плавільныя домны.

Даўжэюць чыгуныя рэйкі шляхоў,  
гусьцеюць каналы на цёмных выжарах.

Маладое краіны

маладая кроў  
шуміць у артэрыях і капілярах.

Развінаецца шырай мільённы паход  
працоўных сялян за колгасы,  
а кожная шахта,

камуна,  
 завод—

съязг перамогі рабочае клясы.

Ворагі чуюць пагібель сваю;  
шчэрачы зубы й пашчэнкі,  
вострачы кіпці,  
яны паўстаюць,  
каб задушыць нас дашчэнту.

І ў клясавых бойках—  
нэйтральных, няма:  
хто не за нас—  
той супраць!

Калі запражэш маладога каня,  
парвецца старая вупраж.

Так і ў змаганьні за новы съвет  
З ашчапкамі гнілі і цвілі  
ірвецца, так званы, нэйтралітэт  
службоўцаў былых і цывільных.

Адны адыходзяць у ворагаў стан,  
другія знаходзяць дарогу  
да нас—  
да рабочых, працоўных сялян;  
каб з намі здабыць перамогу.

Згадайце як прыклад Алісу...  
Яна  
на съвет нарадзілася зноўку  
атруйны рэлігіі цёмны туман  
змаганьне разъвеяла вонках.

Бо кожны наш рух,  
бо кожны узмах,  
рук працавітых разгібы і згібы,  
фабрыкаў гул,  
рокаты шахт—  
гэта рэлігіі такжа пагібель.

Так у змаганьні за новы съвет  
з ашчапкамі гнілі і цвілі  
ірвецца, так званы, нэйтралітэт  
службоўцаў былых і цывільных.

Не абыходзіцца тут бяз ахвар:  
гінуць часамі патрэбныя людзі.  
Прыклад—

Яновіч:

Бядняк, пролетар,  
а зьбіўся з дарогі—  
у поцемках блудзіць.

Прычыны—

вядомыя:

поўны адрыў  
ад мас,  
ад рабочае клясы

i..

(няпрыкметны)

варожы ўплыў—  
вось соцыяльная  
хныканьня база.

Яновіч—адзінка?  
Згаджаюся,  
так,  
але-ж адзінка  
патрэбная вельмі:  
ня кожны з нас можа  
сягонячы стаць  
к дойлід будоўлі,  
адкінуўшы кельню.

Праўда,  
на зъмену старому ідуць  
новыя спэцыялісты,  
але-ж і тэмпы будоўлі растуць  
ышай ад кадраў  
на процантаў трыста.

Ня дарам-жа партыя  
дала свой наказ,  
каб мы інжынэрамі сталі.

„Тэхніка  
ў рэконструкцыйны час  
усё вырашае“.

(Сталін)  
вось,  
калі мы  
не падымем наш съязг,  
съязг перамог,  
над вышынёю гэтай—  
будуць расьці перашкоды наўсъязж  
на съветлым шляху  
да вялікае мэты.

Бо наша краіна саветаў—  
адна,

а зубы навокала точаць—  
сусъветныя гады імкнуща суняць  
уздрост гэтай першай краіны рабочых.

На лаве падсудных—  
Яцына і Фальцы,

але на судзе  
перед намі  
стаіць без адзеньня інтрыга і фальш  
у фашыстоўскай панаме.

Бо шкодная дзейнасьць у нас, унутры  
расла на вынезе замежнай.

Процэс паказаў,  
што ў зьвіваньні інтрыг  
урад буржуазны замешан.

І сёньня выносім мы строгі прысуд  
над зграяй драпежнікаў хцівых,  
а заўтра рабочыя

Там  
паниясуць

на барыкады  
присуд наш праўдівы.

Уздымецца дзень рэвалюцыі скроль,  
так,

як калісьці  
над нашым краем  
і пролетарскай адолі крок  
гэтую банду на съмерць пакарае.

А покуль...  
Я вельмі упарта прашу  
(урон ад злачынства вялізны)  
вынесьці строгі,  
суроўы прысуд  
над агентурай фашызму.

## XXV. ПРЫСУД

Назаўтра уранку чыталі прысуд:  
— Імям Саюзу Рэспублік  
Вышэйшы Савецкай Рэспублікі суд  
выносіць свой вырак наступны:

„Генрыка Фальца,  
Яцыну С. Р.,  
былых афіцэраў белых,  
за шкодную дзейнасць  
супроць ССР  
прыгаварыць да расстрэлу“...

Кароткая пауза.  
Ток цішыні  
Істота замерла дачасна:  
Папробуй, Яцына,  
жыві, адшчапенец, няшчасны!  
У нас не бракуе  
ні волі,  
ні сіл—

Зямлю перавернем рукамі,  
напружыўши пасмы  
нэрваў і жыл  
мускулаў цвёрдых, як камень.

У клясавай дужасьці—  
наша мораль  
і помстаю дзікай ніколі  
мы ня пісалі судовых скрыжалъ,  
кроўю баронячы волю.

Падсудны Яцына!  
Дзе-ж гордасьць твая?  
Якая агідная  
постаць і выраз!

Сусъветнае банды прадажны сваяк,  
паслухай дарэшты свой вырак!

„Узяўши на ўвагу,  
што гэтыя дні  
раскрылі работу і плян ашуканцаў—  
зъняволенънем строгім  
расстрэл замяніць,  
пазбавіць правоў грамадзянства.—

Бо вораг адкрыты  
ня здолее нас  
у працы штодзеннай вытворчай.  
На подлае шкодніцтва—  
лепшы адказ—  
Хваля энэргіі творчай“.

Яцына сагнуўся, як круглы чарвяк,  
на вуснах лісьлівыя слова...

— Чакайце!..

Ня съмейце!

Ахвяра мая!—

Узьняўся ў шаленсьцьве Яновіч.

— Вам шкода продажнай сабачай крыўі  
а я хачу ўпіцца як, жалем.—  
Згубіўся ягоны звар'ёваны крык  
у спуджаных воплесках залі.

---

## XXVI. ШАРЖЫРАВАНЯ СЪМЕРЦЬ

У дні вялікіх перамог  
на ўсіх дарогах рэволюцый,  
на слаўна пройдзеных шляхох  
гараць вітальныя салюты.

Агні імшараўскіх балот  
упяршыню сягоńня яркнуць:  
„Кастрычніка вітаем новы год“  
гаворыць лёзунгамі арка.

Наводдаль чалавечы цень  
хістаецца ў імгле ружовай:  
замучаны тугой надзеяй,  
вандруе ў мораку Яновіч.

І арка урачыстых дзён  
яму здаецца іншай аркай:  
бягуць трамваі наўздагон,  
і цягнікі праходзяць шпарка.

Чамусьці толькі анідзе  
нячутна воклічных сыгналаў,  
такі парадак прывядзе  
катастрофічную навалу.

Але Яновіч гонар свой  
ад катастрофы ўпільнуе:  
над аркаю павесіць звон  
і рух няспынны уплянуе.

І ён зьнікае хутка ў змрок,  
адтуль вяртаецца з драбінай...  
Вяроўку, зывітую знарок,  
на перакладзіну закінуў.

Зьвязаў на засмаргу пятлю,  
прымераў борзыдзенька на голаў:  
— Якраз, здаецца.. зачаплю,  
каб толькі сіл набрацца болей...

Сарваўся раптам цяжкі звон,  
на горла вострым краем цісьне  
і сіл няма падняць ізноў,  
і кожны рух здаецца лішнім.

Душа-ж ня хоча паміраць  
і цела б'еца ў страшных скрутах.  
Чуваць шалёная ігра  
і хутка скончацца пакуты.

Шуміць пад аркай акіян,  
над галавою—зоры, неба...  
І ўсё зьнікае у туман,  
бо чалавеку іх ня трэба.

Наліўся кроюю твар, азыс;  
на пачарнелых вуснах пена;  
павіс закушаны язык,  
наліты холадам каменным.

Халодны зірк мінуў жыцьцё,  
паплыў ў мораку над лесам,  
набраклі вочы нябыцьцём  
і сталі круглымі, як месяц.

Здаецца высьлізнуць з глазніц,  
агнём шугаючы шалёным,  
уніз пакоцяцца, уніз,  
як камень пушчаны з адхону.

На векі страчан цвёрды грунт,  
на вейках съмерць ужо заснула.  
Шукаючы апоры пункт,  
яшчэ раз ногі ўздрыгнулі,

ды не дасталі да зямлі...  
І назаўсёды спруцянала  
ў крутой вяровачнай пятлі  
кастлявае, худое цела.

Нарысавалі цені шарж  
на съенах камяніц аддалых,  
а правады ігралі марш  
жалобны, сумны паходальны...

Застыла цела ўжо даўно,  
а не разъбілася зацішша:  
ня съмела зварухнудца нач,  
каб не парушиць ўрачыстасць.

## ХХVII. ЭПІЛЁГ

Калі будзеш, мой добры чытач,  
вывучаць Беларусі абшары—  
не забудзься: на мапе адзнач  
алоўкам каляровым імшару.

Перакрэслі, закрэслі зусім  
ценявую ўмоўную лотаць:  
дзе была заплясьцелая сінь,  
там няма і адзнакі балота.

Высьцілаецца роўны прастор,  
быццам стэп неаглядны навокал  
і гавораць жыты аж да зор,  
наліваюцца ядраным сокам.

Чумее вясной ярына  
і шалеюць мурожныя травы.  
Непраходных балот—не пазнаць  
і звычайнаю песніяй—ня ўславіць.

Толькі звон залатых правадоў,  
што напнуты, як струны, над краем  
толькі рокат турбін над вадой  
урачыстыя гімны сыграюць.

I ўславяць змаганье людзей  
і напружную творчую працу,  
бо ўмелі ў віхры падзей  
адначасна тварыць і змагацца;

I раскажуць, калі ўпяршыню  
праз балота Імшару па шпалах  
цягнікі перайшлі глыбіню  
непраходных вазёр і каналаў;

I раскажуць дакладна, калі  
на магутным электрыка-стане,  
нясучы індустрью ў палі,  
зашумелі маторы, дынамы;

I раскажуць яшчэ, як прасьцяг  
спавілі ў драцяныя струны...  
Усю веліч будоўлі жыцьця,  
толькі ў песнях пачуеш чыгунных.

Дзе-ж там словам якім апісаць,  
ты паслухай, чытач, мае рады:  
лепш паедзь, падзвісія-ж сам,  
там убачыць цябе будуць рады.

На вакзале спаткае герой—  
ты пазнаеш Яновіч Алісу?—  
падарожны развее настрой  
і раскажа табе ўсё чыста.

А захочаш пра арку спытаць—  
дасьць Аліса адказ і на гэта:  
—Будзе арку ільга збудаваць,  
бо яна ня выгадка поэты.

Але збудзеца гэта тады,  
як сусьветны віхор рэволюцый  
страсяне на зямлі гарады,  
стануць вольнымі творцамі людзі;

Калі скончым апошні мы бой,  
з глыбіні выйдуць сілы людзкія,  
пульс сальлеца ў адзіны прыбой  
на змаганье з свавольнай стыхіяй.

І тады будзем съціпла пісаць  
новы плян у сусьветным маштабе,  
будзе арка над морам стаяць  
як палац генэральнага штабу.

---

1929—1930

Бел. музей

1994 г.

*a*

ЧАНА 1 р. 25 кат.



В0000002584 173

1964 г.

